

адв

АДУКАЦЫЯ

ВЫХАВАННЕ 3 '96

У нумары:

Адукацыя. Культура.
Адраджэнне

Пошук, даследаванне,
эксперимент

Адукацыйныя
тэхналогіі

Цяпло сям'і



Дзеля айчыны і народа

В.С.Болбас,
кандыдат
педагагічных науок,
дацэнт кафедры
педагогікі і психалогії
Мазырскага
дзяржаўнага
педагагічнага інстытута

**(Васіль Цяпінскі аб выхаванні нацыянальнай
самасвядомасці)**

Кожны, хто займаўся вывучэннем гісторыі даўно мінульых дэён, не раз прыемна здзіўляўся, знаходзячы ў падзеях сівой мінуушчыны не толькі падобныя, а падчас і поўнасцю ідэнтычныя рысы і з'явы ў параўнанні з сённяшняй рэчаіннасцю. Досыць акрэслена з сучасным перыядам нашага жыцця пераклікаецца адзін з найярчэйшых перыядоў феадальнай Беларусі -- эпоха Адраджэння. Магутны рэнесансны ўздым, які дакаціў свае хвалі да беларускіх зямель, значна паскорыў тут многія працэсы грамадскага развіцця, аказаў істотны ўплыў на крышталізацыю адметнасцей людской супольнасці, што насяляла край. Гэта спрыяла фармаванню спачатку этнічнай, а потым і нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Менавіта ў той час завяршаецца працэс станаўлення беларускай народнасці з уласцівымі ёй сацыяльна-культурнымі агульнасцямі, якія спонтанна ўсталёўвалі ў людзей усведамленне прыналежнасці да аднаго этнасу.

Не выпадкова, што клопат аб развіцці этнічнай самасвядомасці выліваецца ў адзін з важнейшых накірункаў педагогіч-

най думкі Беларусі XVI--XVII стст. На беларускіх землях склаліся практычна ўсе перадумовы для станаўлення рэнесанснай культуры. Тады, як і цяпер, пасля працяглага перыяду дэфармацыі поглядаў на роль і прызначэнне чалавека на зямлі, не людзі наогул, а кожны індывід аб'яўляеца найвышэйшай каштоўнасцю быцця. А з усведамленнем самакаштоўнасці чалавечай асобы прыйшло і абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці. Прычым у падобныя моманты час заўсёды выводзіць на грабяні бурлівых падзеяў такія каларытныя фігуры гігантаў дум і спраў, якія бачаць намнога далей за іншых, і ўсё сваё жыццё без астатку прысвячаюць служэнню народу, радзіме і ўсяму чалавецтву.

Культурна-асветны, патрыятычны ўздым, адным з пачынальнікаў якога быў слаўны сын Айчыны Францыск Скарэна, спарадзіў плеяду таленавітых пра-даўжальнікаў вялікай справы. У ліку тых, хто першым здолеў разгледзець згубныя вынікі ігнаравання бацькоўскай спадчынай, забіў трывогу за стан роднай мовы, культуры, быў вядомы дзеяч рэне-

сансна-гуманістычнай думкі Беларусі XVI ст., пісьменнік, перакладчык і кніга-выдавец **Васіль Мікалаевіч Цяпінскі (Амельяновіч)**.

Адметнай рысай гісторыі гэтага перыяду Беларусі наройні з ажыўленнем сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця было пагражальнае нарастанне каталіцкага ўплыву на беларускіх землях. Пакуль яшчэ не так яўна, але паступова беларуская мова, якая была ў той час дзяржаўнай мовай "дваранскай распублікі", пачала адцясняцца на другі план. Асаблівага гэта стала бачна пасля Люблінскай уніі 1569 г., калі інтэнсіўна разгарнуўся працэс апалячвання насельніцтва. Якраз тады і прагучав заклік Цяпінскага ў абарону духоўнага, нацыянальна-культурнага багацця народа.

Скупая біяграфічныя звесткі не дазваляюць дакладна прасачыць увесы жыццёвы шлях В.Цяпінскага, але і тыя, што ёсць, паказваюць яго як аднаго з выдатнейших дзеячаў другой паловы XVI ст. Амаль усе даследчыкі, выкарыстоўваючы шэрраг ускосных даных, сыходзяцца на думцы, што нарадзіўся Васіль Цяпінскі каля 1540 г. у небагатай, але знатнай шляхецкай сям'і. Прозвішча яго мае паходжанне ад радавога маёнтка Цяпіна (зараз Чашніцкі раён), што на Полаччыне, якім валодалі яго бацькі.

У самы апошні час у актавай кнізе "Менскі гарадскі суд" за 1600 г., што захоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Рэспублікі Беларусь, знайдзены каштоўныя дакументы, якія сведчаць: В.Цяпінскі быў злачынна забіты ў канцы 1599 ці на пачатку 1600 г. у гэтай жа кнізе занатаваны звесткі, якія даюць ключ да тлумачэння другога прозвішча Васіля Мікалаевіча -- Амельяновіч. Справа ўтым, што маёнтак яго жонкі, княжны Зофіі Жыжэмскай, што знаходзіўся ў Менскім павеце, называўся "Омельяновщина" [1, 15].

Атрымаўшы вышэйшую адукацыю, Васіль Цяпінскі як палымяны

патрыёт радзімы ўдзельнічаў у Лівонскай вайне 1558--1583 гг. Служыў у падканцлеру літоўскага А.Б.Валовіча. Нейкі час знаходзіўся ў конной роце вядомага аршанска-стараствы Ф.Кміты-Чарнаўцкага. Затым, як і многія іншыя перадавыя людзі свайго часу, з галавой акунаеца ў грамадска-палітычную і асветніцкую дзеянасць. В.Цяпінскі не толькі быў асабістам знаёмы з адным з буйнейших ідэолагаў гуманізму і Рэфармацыі ў Беларусі, прадаўжальнікам скрынінскай справы -- Сымонам Будным, але і з'яўляўся яго аднадумцам і паплечнікам. Асветнік прымай актыўны ўдзел у рэлігійна-палітычнай барацьбе, быў прыхільнікам найбольш радыкальнай плыні Рэфармацыі -- антытрынітарызму, ідэйным натхніцелем якой па праве і лічыцца Сымон Будны. Так, у прадмове да кнігі "Абасноўных палажэннях хрысціянской веры" сялянска-пле-бейскі ідэолаг апісвае адзін са сходаў беларускіх антытрынітарыяў, якіі праходзіў "в дому милого брата Василия Тяпінскаго" [4].

Хаця антытрынітарызм у цэлым уяўляў рацыяналістычна-радыкальны напрамак рэфармацыйнага руху, В.Цяпінскі і С.Будны прытрымліваліся ў ім больш умеранага кірунку, прадстаўнікі якога ўтварылі асобнае крыло сярод прыхільнікаў рацыяналістычнага падыходу да царкоўных догмаў. Яны якіяркія выразнікі рэфармацыйнага, гуманістычнага руху патрабавалі асобных зменаў у духоўным і свецкім жыцці, імкнуліся да рэфармавання пануючага светапогляду. Радыкальныя ж антытрынітарыі, што прадстаўлялі другое крыло плыні, мелі на мэце не частковыя рэформы, а карэнныя ўсёабдымныя сацыяльна-палітычныя змены: ліквідацыя прыгонніцтва, адмена прыватнай уласнасці і дзяржаўнасці, адмаўленне ад усялякіх войнаў, расправоўка утапічных планаў перабудовы грамадства. Паміж прадстаўнікамі гэтых на-

кірункаў часта ўзнякалі гарачыя дыспуты і спрэчкі.

Упłyў С.Буднага, ідэйная спадчына Ф.Скарыны былі асновай рэфармациі-на-гуманістычнай і культурна-асветніцкай дзейнасці многіх беларускіх мысліцеляў, у тым ліку і Васіля Цяпінскага. Узяўшы на ўзбраенне прыклад першадрукара, В.Цяпінскі задумвае пра доўжыць справу Францыска Скарыны -- выдаць кнігі Евангелля на роднай мове. Ён не хоча бачыць свой народ у выглядзе паслухмянай атары авечак, якую паганятыя вядуць адным толькі ім вядомым шляхам да імі ж намечаных мэтаў. Ф.Скарына першым на беларускіх землях паспрабаваў ліквідаваць бар'ер недаступнасці для простых людзей самастойна чытаць і асэнсоўваць кнігі Свяшчэннага пісання. В.Цяпінскі на свае нешматлікія сродкі з вялікім цяжкасцямі арганізуе друкарню і выдае перакладзенасць ім жа на беларускую мову "писаня святого Матфея и святого Марка, и початок Луки" [5, 34].

Пачынанне рэфарматара не знаходзіць падтрымкі ў асяроддзі беларускай шляхты і духовенства: "некаторые, вместо помочи або дяки, и зазростью платити хотели" [5, 33]. Ён залез у даўгі, яго бясконца адрывалі ад працы судовыя цяжбы з раднёй па лініі жонкі. Гэта, а таксама адчуванне вакол сябе маральнага вакуума не дало магчымасці асветніку выдаць усе кнігі Евангелля, і ён спыніўся на трох вышэйназваных, прычым кніга Лукі была выдадзена не поўнасцю. Да нашага часу захаваліся толькі два і прытым няпоўныя экзэмпляры гэтага выдання, адзін з якіх знаходзіцца ў аддзеле рэдкай кнігі Дзяржаўной публічнай бібліятэкі імя М.Я.Салтыкова-Шчадрына ў г. Санкт-Пецярбурзе.

В.Цяпінскі, імкнучыся зрабіць свае выданні як мага больш даступнымі для са-мага шырокага кола чытачоў, кожную старонку кнігі дзеліць на два слупкі. У

адным з іх падаецца царкоўнаславянскі тэкст, у другім -- яго пераклад на тагачасную беларускую мову. На палях выпісаны незразумелыя слова і дадзены да іх тлумачэнні. Шматлікія спасылкі на літаратурныя крыніцы падкрэсліваюць карпатлівасць працы выдаўца. Як засведчыў ён сам: "Вжо бо, а еще хотяж то не без большое трудности пришло, ижъ двема езыки зараз и словенским, и при нем тут же руским. А то наболшіи и словенским, а злаща слово от слова так, яко они вси, везде, во всех своих церквах чтут и мают... в тои убогой моей друкарни от мене им выдруковано" [5, 34].

Сучасныя філолагі адзначаюць добрую апрацаванасць перакладу на родную мову. Відаць, В.Цяпінскі надаваў гэтamu выключна важнае значэнне, бо ўсхваляў аналагічную працу старажытных славянскіх перакладчыкаў, якія падавалі добры прыклад іншым народам. Нельга таксама не адзначыць, што нават пры беглыі, візуальным парайонні выданняў В.Цяпінскага і Ф.Скарыны кідаецца ў вочы ўплыў апошняга. Падабенства шрыфтоў і ініцыялаў, упрыгожанне на-борным арнаментам падкрэсліваюць пераемнасць друкарска-выдавецкіх традыций Беларусі.

Такім чынам, Святое пісьмо становілася даступным для простых людзей -- дарослых і дзяцей. Такі падыход да выдавецтва Евангелля меў на мэце вырашэнне некалькіх пытанняў. *Па-першае* -- ажыццяўляўся намер павышэння агульнаадукацыйнага ўзроўню народа, бо гэта "их охотными и хутливыми ку можнейшим наукам в слове своем, ку статочному разсудку и ку умеетности пан учинит и взбудит" [5, 34]. *Па-другое*, вырашаліся нацыянальна-культурныя задачы і, у першую чаргу, абарона і распаўсюджванне беларускай мовы. Бо хаця беларуская мова і была ў той час дэяржайной, але ўжыткам духоўнай пісьменнасці стала царкоўнаславянская мова, і В.Цяпінскі прадбачыў шырокую палані-

зацью роднага края, пачатак якой ужо праглядваўся. Калі яшчэ ў Статуте 1566 г. мы чытаем: "Писарь земскій маеть по руску литери и словы Рускими все листы и позвы писати, а не иншымъ языкомъ и словы" [2, 135], то, як вядома, ужо ў 1697 г. сейм сцэцыяльной пастановай забараніў ужыванне беларускай мовы ў дзяржаўных дакументах. Такое становішча В.Цяпінскі назваў божым па-каранным, "бо, а хто богоноўны не за-держить, на такую казнь божю гледечи, хто бы не мусил плакати, видечи так великих княжат, таких панов значных, так много деток невинных, мужоў з жонамі в таком зацном руском, а злаща передтым довстипном учоном народе, езыка свое-го славнага занедбане, а просто взгар-ду" [5, 34]. І, па-трэцяе, рабілася спроба расшырэння і паглыблення рэлігійна-маральнага абнаўлення грамадства. В.Цяпінскі не толькі хocha, каб усе "в вере прицвічали", а праз данясенне Святога пісьма да шырокіх мас закладвае асновы рэфармацыйна-рацыяналістычнага асэнсавання рэчаіснасці.

Асаблівую каштоўнасць для вывучэння светапогляду мысліцеля, а таксама для больш поўнага разумення сацыяльна-культурнага становішча той эпохі ўяўляе напісаная ім і захаваная да нашых дзён рукапісная прадмова да незавершанага выдання Евангелля. У прадмовах да выдаваемых кніг выразна грамадзянскага гучання ізноў прайўляеца яўна скарынінскі ўплыў. Уступныя тэксты маюць філософска-асветны, навучальна-пазнавальны і маральнна-эстэтычны змест. Дарэчы, падобны падыход стаў характэрнай асаблівасцю для ўсёй тагачаснай і наступнай выдаецкай дзейнасці беларускіх асветнікаў. Вартага нагадаць Сымона Буднага, Лайрэнція Зізанія, Мялеція Сматрыцкага, Сімёона Палацкага і інш.

Як адзначаюць многія даследчыкі, змест прадмовы В.Цяпінскага выходзіць далёка за рамкі прынятых у той час прад-

моў да рэлігійных кніг. У ім аўтар практична не выказвае заклапочанасці аб данісенні да людзей сэнсу прац багасловаву і сутнасці Святога пісьма, а ў адпаведнасці з асаблівасцю, характэрнай для гуманістай свайго часу, жывапісце перажыванні ўласнай души, хатця і не замыкаеца на сабе. Боль свайго сэрца ён выказаў у вострых публіцыстычных меркаваннях, дайшы аналіз культурна-маральному стану грамадства. Вось чаму высокая ацэнка прадмовы захавалася да нашага часу. Сёння яе вастрыня накіравана на нашу рэчаіснасць, на нашы адносіны да спадчыны.

Прадмова ўяўляе сапраўдны гімн нацыянальному патрыятызму, адданасці свайму народу і радзіме. Адкрытасць і ўзнёсласць гэтага гімна гучыць з першых яго акордаў: "Рад покажу мою веру, которую маю, а злаща народу своему рускому" [5, 33]. У той час, калі вышэйшыя і ў значнай меры сярэдняя саслоўі адракаліся ад сваёй нацыянальнай культуры і, перайшоўшы ў польска-каталіцкі стан, з пагардай ставіліся да сваёй духоўнай спадчыны і да самога народа, Васіль Цяпінскі напісаў твор, які з'явіўся гнеўным абвінавачваннем здраднікам веры продкаў. Ён здзекліва папракае духовенства за іх не-высокі адукацыйны ўзровень, затое, што яны адпраўляюць царкоўнае набажэнства на кульставай мове, якую самі не зусім разумеюць і разам з тым родную мову лічать грубай і недалікатнай. Палымяны патрыёт абураеца, што на месца любові да сваёй нацыянальнай культуры і мовы "такая оплаканая неумеетность пришла, же вжо некоторое и писром се своим, а злаща в слове божем, встыдают! А, наостаток, што может быти жалоснейшая, што шкарадша, иж и тые, што се межи ними зовут духовными и учителями, смеле мовлю, намней его не вмеют, намней его вырозуменя не знают, а ни се в нем цвичат" [5, 34]. У процівагу ім В.Цяпінскі нават у сваім перакладзе Евангелля актыўна выкарыстоўваў эле-

менты жывой гутарковай народнай мовы. У адрас вераадстуپнікаў ён кідае горкі папрок: "Але бы хтось самое писмо свое... уважали" [5, 35].

Абираючыся недарэчнасцю і ганебнасцю становішча, калі некаторыя сталі саромецца роднай мовы, В.Цяпінскі абронтувана і пераканаўча паказвае глыбінныя карані і слайнае мінулае свайго народа. Абыякавыя ж адносіны людзей да сваёй роднай мовы -- гэта звышненатуральнае становішча, якое, на думку асветніка, склалася з-за грэбання пераемнасцю культурнага развіцця, адрачэння "зацных паноў" ад традыцый "фалебных" (слайных) продкаў у справе народнай асветы. Ён быў упэўнены, што ў аснове маральнага выхавання павінна ляжаць прывіццё любові да духоўнай спадчыны народа -- яго мовы, культуры.

Усхваляючы высакароднасць, славу, вучонасць беларусаў у мінульым, асветнік-патрыёт усёй сваёй палымянай прадмовай не дае нават самай малой падставы западозрыць яго ў нацыянальнай фанабэртыстасці. Наадварот, ёнясна паказвае, што "руски" народ -- гэта толькі частка "зацной монархii словенскай". Ні пагарды, ні знявагі не чуеца ў голасе пісьменніка, калі ён закранае адносіны італьянцаў, немцаў, палякаў, французаў, англічан, іспанцаў да формаў прапаганды хрысціянскага вучэння. Але ж без любові да свайго народа не можа быць любові да чалавечства. Таму В.Цяпінскі не хоча змірыцца з думкай, як магло здарыцца, што "зацны, славны, острій, довстипны народ их в умеетности и яко многократ посторонніе учоные народы их мудрость мусели похвалять и овшем се от них учить" [5, 34] пачаў губляць свой гонар і славу. Як магла гордасць народа быць стражана ў патомкаў?

Вытокі такай дэградацыі духоўнага быцця ён бачыць у невузстве і бескультурнасці. А віной усяму "зацныя панове"

і "духовные учителя", якія не клапаціліся аб асвеце простых людзей. Усведамляючы ўсю пагубнасць такой бяздзеянасці вяршыцеляў людскога лёсу, мысліцель не можа задаволіцца місіяй прапаведніка ці ідэйнага натхніцеля. І ў гэтym выпадку В.Цяпінскі мае перад сабой выдатны прыклад Ф.Скарыны, які сваю патрыятычную канцэпцыю сцвярджаша не толькі на словах, а і на канкрэтных спраўах. Вось чаму ён хоча "з зычлівасті ку моей отчизне", дзеля яе "потребы" быць практична свайму народу "услугуючім". І ў гэтym грамадска-патрыятычная і нацыянальная свядомасць Васіля Цяпінскага. Як і Ф.Скарыны і іншых беларускіх мысліцеляў, яна грунтуецца на ідэі рэальнага служэння інтэрэсам людзей. Менавіта таму В.Цяпінскі і ўзяўся за выдавецтва кніг для народа.

Абсалютызуючы ролю асветы, ён хоча з яе дапамогай дабіцца не толькі перабудовы грамадскай свядомасці, а і ўсяго жыццёвага ўкладу. Па яго перакананні недахоп навукі -- галоўная прычына духоўнай, ды, мабыць, і не толькі духоўнай галечы Айчыны. Зрабіўшы кананізаваныя кнігі даступнымі для простых людзей, ён раіць спачатку ім самім, а потым і дзяцям расшырыць кругагляд, фармаваць "статочны розсудок" і праз яго прыходзіць да веры.

Выдавецтва кніг для народа -- гэта высакародная асветная місія і ў той жа час сродак і паказчык развіцця культуры нацыі. І каб падкрэсліць гэта, В.Цяпінскі гордасцю называе слайная перакладчыцка-выдавецця традыціі славян, калі "тот муж, наш милый словенин, латынских иных толмачов, яко властие словаз греческого выкладал" [5, 35]. Безумоўна, гаворка ідзе аб творцах славянскай азбуکі Кірыле і Мефодзіі, якія першымі пераклалі з грэчскай на славянскую мову некалькі богаслужэбных кніг. Менавіта ў выніках гэтай справы В.Цяпінскі бачыць адну з галоўных

крыніц мудрасці і адданасці сваёй веры славянскіх народаў. Дзякуючы высокаму ўзроўню асветы яны "мнозства людей к вере з блудов выдвигали... злых и фальшивых в вере братов знашали, лечили, направляли" [5, 35]. З гэтай нагоды мысліцель спрабуе разбудзіць сумленне багатых людзей, і калі ў іх ёсьць "милости братерское", то "прикладом своим милосерным" яны павінны аказаць дзеисную дапамогу радэіме ў паширэнні асветы народа.

Высока ацэньваючы ролю спецыяльных навучальных устаноў у вырашэнні адукацыйных задач, ён раіць "школы заложити и науку слова божего, от так много лет занедбаную, выдигнути..." [5, 36]. В.Цяпінскі настолькі верыў у рэальнасць здзяйснення сваіх планаў, што нават прадугледзеў адну з крыніц сродкаў на ўтрыманне школ -- даходы "маетностей и именей", якія былі падараўаны царкве "не на марнотрацтва". Толькі на шляху ўсёабдынай асветы ён бачыць адраджэнне народа, у адваротным выпадку людскую супольнасць чакае гібель.

Больш за іншых адчуўшы пагрозу з боку паланізатарскай палітыкі кіруючых колаў, у адрозненне ад усіх вядомых нам буйнейшых прадстаўнікоў рэфармацыйнага руху, В.Цяпінскі на першы план ставіць не рэлігійныя, а свецкія інтарэсы. Ён падымаецца вышэй за модныя тады рэлігійныя спрэчкі аб перавазе таго ці іншага веравызнання і, праяўляючы выключную верацярпімасць, клапоціцца аб абуджэнні самасвядомасці і нацыянальнай гонднасці ўсіх без выключэння слаёў тагачаснага грамадства. Гістарычна пазбаўлены магчымасці зразумець класавую сутнасць грамадскіх адносін, ён абстрактна-утапічна марыў аб адзінстве ўсяго беларускага народа. Падкрэсліваючы ролю кожнага беларуса ў вырашэнні лёсу сваіх супляменнікаў, не бачачы сэнсу існавання чалавека ў адрыве ад грамадства, палымяны патрыёт просіць

Бога ў выпадку смерці нацыі даць магчымасць і яму "з нею згинуть". Такім чынам, падтрымка Васілём Цяпінскім рэнесанснай ідэі самакаштоўнасці чалавечага жыцця не толькі не змяншала важкасці маральных яе якасцей, а, наадварот, надавала ім рэальныя, зямнія абрысы. Каштоўнасны, агульназначны змест жыцця ставіўся асветнікам невымерна вышэй за сам факт існавання.

Мяркуючы па тым, як В.Цяпінскі даверліва звяртаўся са сваімі прапановамі да саслоўных вярхоў, можна думаць, што ён у поўнай меры не зразумеў напалоханасці беларускіхмагнатаў пратэстанцкай пропагандай і асабліва перакладам Свяшчэннага пісання на язык простых, "посполитых" людзей. Бо абавязковы вынік такога руху -- праз крытычнае асэнсаванне навакольнай рэчаіснасці -- падрыў уплыву пануючых класаў і іх ідэалогіі і, нарэшце, антыфедальны настрой. Якраз пагэтаму голас мысліцеля ў абарону роднай мовы і культуры, першы адкрыты голас з асяроддзя прывілеяваных саслоўяў, застаўся, на жаль, у той час "марным ляментам у пустыні".

Але было б вялікай памылкай думаць, што наогул намаганні нацыянальнага патрыёта былі дарэмнымі. Якраз наадварот. Дзейнасць такіх людзей уяўляе тэя чыстыя крыніцы, якія ўтвараюцца з нябачных, па кропельцы сабраных глыбінных натуральных сіл і знаходзяцца яны то дзеесьці далёка ўнутры, то ключом выбіваюцца на паверхню, то разліваюцца шырокай імклівай ракой, але ніколі не перасыхаюць. І сапраўды, дзейнасць В.Цяпінскага як прамы працяг справы Ф.Скарыны, абапіраючыся, усваючаргу, на слáўныя славянскія традыцыі, атрымала ў далейшым значнае паглыбленнне і распаўсюджанне. Дзесяткі падзвіжнікаў -- ад малавядомага Дамбжыў-Лютковіча Цяліцы да славутага друкара Спрыдана Собаля -- прысвяцілі сваё жыццё справе

асветы роднага народа праз выдаець кую дзейнасць.

Такім чынам, Васілём Цяпінскім бы унесены значны ўклад у фармаванне тэарэтычных асноў маральнаага выхавання айчыннай педагогічнай думкі. Яго ідэі скіроўвалі выхаваўчы працэс на развіццё высокай патрыятычнай і этнічнай самасвядомасці. Найважнейшым этнавызначальным паказчыкам з'яўляецца мова. Таму падыходы асветніка да развіцця і паширэння ўжытку роднай мовы закладвалі трывалыя цаглінкі ў падмурк тэорыі і практикі маральнаага выхавання падрастаючых пакаленняў. Любоў да сваёй радзімы, свайго народа напаўнялі этыка-педагагічныя погляды В. Цяпінскага канкрэтным сацыяльна-арыентаваным зместам. Клопат старэйших аб духоўным здароўі падрастаючых пакаленняў ёсьць найпершы клопат грамадства. Таму асветнік раіць бацькам і настаўнікам: "абы первеи сами и их детки смыслы свои неяко готовили, остирили и в вере прицвичали" [5, 34].

Даследуючы праблемы ўсходненеўрапейскага гуманізму, беларускі вучоны С.А.Падокшын заключае, што ў айчынным рэнесансным гуманізме адна з характэрных рыс эпохі заходненеўрапейскага Адраджэння -- зварот да чалавечай індывідуальнасці -- набывае арыентацию служэння агульнаму дабру [6, 51]. У поглядах жа В.Цяпінскага маральна-этычная ідэя служэння агульнана-

му дабру набывае ярка выражаную нацыянальна-патрыятычную форму, выступае як служэнне свайму народу, сваёй радзіме.

Абвешчаны гуманістамі Заходній Еўропы "культ асобы", які распаўся юджаўся толькі на прадстаўнікі сацыяльных вярхоў грамадства, у В.Цяпінскага мае значна большую сферу прымянення, бо ахоплівае практычна ўсе славінасці. Тым самым скрынінская арыентацыя на простых людзей атрымлівае ў яго далейшае развіццё. Яго патрыятычныя і дэмакратичныя погляды мелі больш выразны і радыкальны характар, чым у іншых рэнесансных дзеячаў Беларусі. Неразрывнасцю сваіх дум і спраў, накіраваных на росквіт краіны, Васіль Цяпінскі і сёння ўяўляе ўзор сапраўднай сыноўнай любові да Айчыны.

1. Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. -- Мінск, 1991.
2. Падокшын С.А. Філософская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімёона Палацкага. -- Мінск, 1990.
3. Іван Федоров и восточнославянское книгопечатание. -- Минск, 1984.
4. Бабкова В. Васіль Цяпінскі. Новыя матэрыялы // Спадчына. -- 1991, №3. -- С. 15--19.
5. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии (Избранные произведения XVI -- начала XIX в.). -- Минск, 1962.
6. Довнар-Запольский М.В. В.Н.Тяпинский -- переводчик Евангелия на белорусское наречие // Известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. -- 1989. -- Т. IV. -- Кн. 3.